

СЕРАБРЯНКА

МЯСЦОВАЯ ГАЗЕТА НЕЗАЛЕЖНАГА ГРАМАДСТВА

№ 1 (13)
студзень
2009

Прыгоды ў 23-й
палаікініцы
(старонка 2-3)

Чаму ў
“Свяцце”
зніклі пакупнікі?
(старонка 4)

Незалежная
Шэпічы
(старонка 5)

Карапі
Казапаганеных
пад'ездаў
(старонка 7)

АРТУР ЛАГОДНЫ



Пасля
Птохтыднёвага
перапынку каля
кіно “Салют” зноў
натужна пачаў расці
некалі скандалны
хмарачос.

Будоўля раёна

Нагадаем, у “ВС” № 4 (2007 г.) і № 2 (2008 г.) друкавалася гісторыя барацьбы жыхароў суседніх дамоў супраць ушчыльненай забудовы. Жыхары збиралі подпісы, дасылалі калектыву лісты нават мэру Мінска з просьбай адмовіцца ад будаўніцтва. Тады людзі слушна казалі пра дэфіцыт дваровых тэрыторый і зялёных зон, які яшчэ больш абвострыцца з пабудовай хмарачоса. Серабранаўцаў чыноўнікі не пачулі. Людзі звыкліся.

Як высветлілася, цяперашні вымушаны перапынак у будоўлі быў выкліканы зусім не крызіснымі з’явамі ў сусветнай эканоміцы,

а ўсяго толькі паломкай вежавага крану. “За снежань атрымалі па 300 тысячаў, бо амаль месяц не было што рабіць”, – кажа адзін з будаўнікоў. Цяперака, як кажуць, працы вядуцца ў адпаведнасці з графікам.

Каркасна-блочны жылы дом у 20 паверхаў, які будуецца каля кіно “Салют”, мае быць завершаны ўвесень 2009 года. Хто мае гроши, можа стаць уладальнікам 1-, 2-, 3- і 4-х пакаёвай кватэры. Кошт квадратнага метра вагаеца ў залежнасці ад колькасці пакояў і іншых спажывецкіх якасцяў ад 1534 да 1736 даляраў. Будаўніцтва адбываецца па замове Беларускага

цэнтра гандлю нерухомасцю (ТАА БелЦГН).

Па інфармацыі супрацоўніка БелЦГН, зараз цяжка сказаць, ці атрымаецца здаць дом у тэрмін. Рэдакцыю “ВС” заверылі, што нягледзячы на крызіс будаўнікі прыкладуць усе намаганні, каб выкананаць свае абавязацельствы. Таксама супрацоўніца Цэнтра паведаміла, што зараз на набыццё кватэры ў новабудоўлі пропануюцца невялічкія зняжкі. Прыкладам, на 1-пакаёку яны складуць 5%. Калі будзе сплачаны адрозу ўвесы кошт кватэры, зняжкі будуць яшчэ большымі. Зараз, па словах спецыяліста БелЦГН, у доме каля “Салюта” яшчэ вольныя каля 20% кватэраў.

ЖЫЛЛЁ

ЗДАРОЎЕ

Будоўля...

пачатак на с. 1

“Падарункі” ў выглядзе зніжак можна патлумачыць цяжкасцю з банкаўскім крэдытаваннем будаўнічых работ, дакладней дарагоўляй крэдыту.

Як вядома, стаўкі па іх у Беларусі пасля дэвальвацыі істотна падвысіліся (напрыклад, па валютных крэдытах на жытло яны складаюць 18%). Таму забудоўшчыкі, каб атрымаць жывыя гроши ад дольшчыкаў, пагадзіліся на невялічкія саступкі ў цене.

Некаторыя аналітыкі прагназуюць зніжэнне коштаў на жытло як мінімум да сярэдзіны лета, але істотнага падзення мы наўрад ці дачакаемся. У іншых краінах разам з падзеннем коштаў на нафту ў 2 разы знізіліся і кошты на будматэрыялы, таму жыллё істотна патаннела. Беларусь зноў паказала сваю ўнікальнасць: у нас валютныя кошты на цэглу і на цемент, як і на жытло, амаль не змяніліся.

Развітыя краіны панізілі стаўкі рэфінансавання да рэкордна нізкіх 2%, каб зрабіць крэдыты таннейшымі, стымулюваць эканамічную актыўнасць і паспрыяць хутчэйшаму выходу з крызісу. У нас гэтую ж стаўку Нацбанк падвысіў да 14%.

С ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Працы няма...

– У Расіі, дзе мы летась працаўалі, працы зараз няма. А там, дзе ёсць, плацяць капейкі.

Вось мы і вярнуліся. А тут кажуць, што змогуць уладкаўцаць гастарбайтараў толькі пасля траўня. Гэта ўсё роўна, што на Святое Ніколі. Мы самі расстараліся ды ўладкаўвалі ў адну прыватную фірму. Папрацаўалі паўтара месяцы ў Зацяні, да Калядаў, заклалі з блокаў фундамент катэджу. Ад Калядаў гаспадар будоўлю спыніў, кажа, матэрыялы падаражэлі, – кажа муляр Уладзімір.

ДАВЕДКА

Рублёўыя кошты выраслі яшчэ летась

Па дадзеных ААТ “Мапід”, у лістападзе кошт на друз павялічыўся на 74%, а ў снежні на керамзіт – на 7-10%. Гэта асноўныя складнікі бетону ці вырабаў, якія пастаўляе прадпрыемства.



АРТУР ЛАГОДНЫ

Сумная гісторыя з 23-й паліклінікі

Быўшы аднаго разу па справах у 23-й паліклініцы, выпадкова пазнаёміўся з бядаком, якога не задаволіла якасць лекавання ў айчынных установах аховы здароўя. Каля рэгістратуры стаяў мужчына пад пяцьдзесят – правая рука ў гіпсе – і крэпка лаяўся. Пазнаёміўся – так і ёсць, серабранавец Юры, рабочы будаўнічай брыгады па найме. Вось яго аповед.

Гіп наклалі, а костку не выправілі

– Собіла мне летась уласці з будаўнічых рыштаванняў ды зламаць вялікі палец ужо на правай руцэ. Звярнуўся сюды. Чарга вельчэзная. Зрабілі здымкі, паглядзелі, наклалі гіпс. Лекар кажа: прыходзьце ў сярэдзіне снежня. Прыйшоў – зноў чарга. Заняўшы чаргу, зрабіў новыя рэнтгены. У кабінет з-за вялікай чаргі трапіў

толькі ў другую змену. Урачка паглядзела новыя здымкі й кажа: я вас лекаваць не буду, ідзеце да свайго доктара.

Дык, пытаюся, у чым проблема?

А не хачу, кажа, адказваць за тое, што вам гіпс залілі, костку не выправіўшы (!). Прыйдзецце на Новы год да свайго. Прыйджу, раблю трэці раз здымкі ў двух праекцыях. Лекар паглядзеў, кажа, гэта ў вас гіпс расхлябаўся, таму костка спаўзла.

Як так, кажу, у мяне зрушэнне 11 снежня выяўлене.



працяг на с. 3

ЗДАРОЎЕ

Сумная гісторыя...

пачатак на с. 2

“А вы 11-га не прыйшли на прыймо”. А тая ўрачка ані слова нават, што мяне аглядала, у картку не запісала. Прабачце, кажу, а адкуль тады здымкі ад 11-га ў картачцы ўзяліся? – распавядае Юры.

Накіравання да спецыялістаў атрымаць не ўдалося. Юры сам напрасіўся на агляд у інстытут траўматалогіі. Зноў зрабіў рэнтген. Выявілася, што костка прыраслася іншым месцам, згарбацилася, палец стаўся карацейшым. Хто адкажа жа ўрачэбную памылку?

Чаму ўрачы памыляюцца?

Па звестках супрацоўнікаў 23-й паліклінікі, летась не хапала каля сотні чалавек медычнага персаналу вышэйшага і сярэдняга звяна. Нагрузка на дактароў вельмі вялікая. Траўматалогія недаў камплектаваная. Калі адзін з чытачоў “ВС” Ариём мусіў стаяць у чарзе чатыры гадзіны і сказаў пра гэта доктару, пачуў у адказ: “Вам яшчэ пашанцавала. Стаяць і болей”.

“Сапраўды, спецыялістаў відавочны недахоп. Вось я працую і ляжуюся адначасна. Прызначылі мне азакерыт, лячэбна-прафілактычныя працэдуры і 10 дзён масажу. Палова масажу адразу аўтаматычна прапала: змена ў іх толькі адна, ці першая, ці другая, а “азакерыт” працуе гэтак сама ж, толькі ў іншыя змены. Давялося нечым ахвяраваць”, – кажа пенсіянер Алесь Мікалаевіч.

Лячылі кусачкамі, каб менш піў

Гэта не першая праблема ў Юрася з рукамі. Яшчэ за Саветамі на аўтазаводзе яму адарвала фалангу вялікага пальца левай руки.

– Праз 6 (!) гадзін хірург у траўмапункце зрабіў мне аперацию: кусачкамі адкусіў яшчэ палову фалангі і зашыў. Ды так зашыў, што стаў я калекам на левую руку – не могу ў яе нават келіха ўзяць – нешта токам шыбае... – кажа бядак.

Што рабіць?

– Вось гэта пытанне! У звязку з пераломам рукі атрымалася, што мая сям'я паўтары месяцы сядзіць на бабах. На будоўлю з дзвіюма пашкоджанымі рукамі могуць болей не ўзяць. Сям'ю карміць трэба. А на суды ў нашай краіне спадзеву мала. Як той казаў, і ўтапіцца, ды няма дзе... – маркоціца Юрась.

Запісаў Міхал Жук



МАЛЮНАК ЮРАСЯ НАВІЦКА



АРTHUR LAGODINSKI

АФІЦЫНА Пяць год у чаканні капрамонту

Галоўная медычная сястра 23-й паліклінікі **Святлана**

Зылева прызнала, што ў паліклініку не вельмі ахвотна ідуць працаўцаў маладыя спецыялісты.

– Вельмі вялікая колькасць людзей прыпісана на абслугоўванне да ўстановы – 42 тысячи чалавек. Вялікія нагрузкі. Да таго ж, моладзь хоча працаўцаў на сучасным абсталяванні, у камфартабельных умовах. Таму яны імкнутьца з большага ў прыватныя клінікі. У нашай паліклінікі ўжо пяць год збіраюцца рабіць капітальны рамонт і ўвесе час адкладаюць, – кажа галоўная

медсёстра паліклінікі.

Аднак, па словах адказнай асобы, сітуацыя паступова

паляпшаецца. На дадзены момант даволі слаба ўкамплектаванае хіба што тэрапеўтычнае аддзяленне. Ужо з'явіліся ў паліклініцы маладыя акулісткі, ЛОР.

Як сцвярджае Святлана Зылева, траўматалагічнае аддзяленне ў камплектаванае якраз нялага. Ва ўстанове працуе вельмі дасведчаная загадчыца траўматалогіі. Нядаўна прыйшоў малады траўматолаг Пашкоўскі. Вялізныя чэргі тлумачацца тым, што траўматалогія таксама абслугоўвае тых, хто прыпісаны да 18-й паліклінікі, дзе спецыялістаў ўвогуле няма.

Куды падзеліся пакупнікі?

ЮРАСЬ НАВІЦКІ

Першыя хвалі сусветнага эканамічнага цунамі ўжо пераплюхваюць барты лядаче лодкі пад назовам "дробны бізнес". Жыхары Серабранкі не хочуць набываць святаўскія тавары нават па цэнах 2008 года.

Аднымі з першых наступствы эканамічнага крызісу адчуле на сабе дробныя прадпрымальнікі серабранаўскіх рынкаў. Карэспандэнт "ВС" сустрэўся і пагутарыў з гандлярамі рынку "Свята". Гаворка пайшла аб новых праблемах, з якімі ІІЭшнікі сутыкнуліся ўжо на пачатку 2009-га працоўнага года.

— Сітуацыя вельмі складаная. Частка прадпрымальнікаў ужо сёння не працуе. Мала таго, што з новага года ўмовы нашай працы значна пагоршыліся, дык яшчэ працэнтую на пяцьдзесят у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года зменшыўся продаж тавару. Вось паглядзіце самі, — скардзіца прадпрымальніца Марына і дэмантруе свой журнал уліку тавараў. Калегі ў адзін голас падтрымліваюць слова Марыны. У кагосці аўтам працежу знізіўся на 60, у кагосці нават на 70 адсоткаў.

Першая думка, якая напрошваеца сама сабой, што вінаватая дэвальвацыя. "Мабыць, кошты на рынке ўзняліся, і тавар стаў недаступны простым рабацягам?" — задае чарговае пытанне карэспандэнт. Але, як аказалася, шмат гандляроў нават не пералічвалі ранейшыя кошты.



**Старшыня Рады
прадпрымальнікаў "Святы"
Сяргей Васілевіч спадзяеца на
перамогу здаровага сэнсу**



МАЛЫ БІЗНЭС / ЮРАСЬ НАВІЦКІ

— Большасць гандляроў тримаецца старых коштак, таму я нічога не могу прадаць з новай партыі тавару. Проста ніхто не бярэ, — кажа прадпрымальнік Ігар. Пакупнікі ў прадчуванні крызісу сапраўды сталі больш ашчадныя. А многія ўжо рэальна адчуле, што сталі бяднейшымі.

— Выдаткі адчувальна павялічыліся, — працягвае расповед пра свае праблемы спадарыня Марына.

— Курс ёура значна падвысіўся, і адпаведна вырастуць платы і за месца (арэнда гандлёвага месца), і НДС (падатак на дададзеную вартасць), і адзіны податак павялічваеца (яго каэфіцыент падвышаецца з 1,5 да 2). І не толькі ў лютым. Прыйдзеца шчэ даплочваць за ўсё і за студзень.

Прадпрымальнікі лічаць, што адчуваюць усю вастрыню праблемы на сваёй скury, калі напрыканцы студзеня палічаць свае выдаткі. Пакуль жа большасць гандляроў у трывожным чаканні. "Прадукты, я бачу, дык крыху бяруць. А на адзёзы і абутку ўвогуле нельга працаваць... У мене таксама сёння толькі адну адзінку набылі... Людзей на рынке стала мала. Не ведаю, ці змагу адбіць хаця б падаткі. Эх, не варта мне было ў студзені выходзіць...", — даносіцца з

розных канцоў.

— У сувязі з новым курсам лібералізацыі, абвешчаным Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнкам, мы сёння звязрнуліся ў Міністэрства эканомікі з прапановай аб прамым дыялогу з нашымі структурамі. Таксама мы прапануем неадкладна склікаць пры Мінэканомікі працоўную групу па падрыхтоўцы прапаноў для вырашэння праблемных пытанняў дзейнасці ПП і ПУП і вынесці на абмеркаванне ўсіх зацікаўленых бакоў Указ № 703 Прэзідэнта ад 24 снежня 2008-га з мэтай ухілення ягонага негатыўнага ўплыву на малы бізнес у Рэспубліцы Беларусь. Таксама мы разлічваем на сустрэчу з дэпутатамі гарсавета дзеля ўдзелу ў абмеркаванні новых ставак адзінага падатку, — кажа старшыня Рады прадпрымальнікаў "Святы" Сяргей Васілевіч.

Супрацоўнікі "Святы" віншуюць жыхароў Серабранкі з Новым Годам і запрашаюць набываць тавары па коштак 2008 года. Некаторыя тавары сапраўды прадаюцца са "зніжкамі", калі іх кошт палічыць у валюце. Толькі, на жаль, заробкі серабранаўцы збольшага атрымліваюць беларускімі рублямі.

РОДНЫ КРАЙ

Серабранка – гэта буйны жылы масіў (раён) у паўднёва-ўсходняй частцы Мінска. Размешчаны ў спрыяльных прыродных умовах: на заходзе — Мінскі водна-зялёны дыяметр: Лошыцкая водная сістэма, Лошыцкі сядзібна-парковы комплекс; на поўдні — Чыжоўская вадасховішча, Грэкаўскі парк; на ўсходзе і поўначы — пойма ручая Сляпянка (Сляпянская водная сістэма). Разлічаны на 150 тысячай жыхароў. Уключае 9 мікрараёнаў. Па перыметры абмежаваны вуліцамі Ванеева (аўтавакзал Усходні), Малініна, Якубава, Гараўца. Кампазіцыйна заснаваны на дзвюх узаемна перпендыкулярных восьях: праспекце Ракасоўскага і вуліцы Пляханава. Забудаваны пераважна буйнапанельнымі 5-, 9-, 12-павярховымі і падоўжанымі шматсекцыйнымі 9-павярховымі дамамі серыйных праектаў па індустрыяльнym метадзе. На пачатку 1990-х забудова раёна збольшага завершаная, у цяперашні час будуюца асобныя жылыя дамы, убудаваныя аб'екты аблугу ўзвечненія (гэта званае ўпрыгожэнне).



МАЛЮНАК ЮРАСЯ НАВЦАКА

ВОЛЬНЫЯ ШЭПІЧЫ

ЗАХАР ШЫБЕКА

1 0 ГОД У ПАСЛЯВАЕННЫХ ШЭПІЧАХ існавала паселішча свабодных людзей, якія жылі па-за савецкай сістэмай

Яшчэ жывыя сведкі, якія дакладна памятаюць, што ў аднаўленні беларускай сталіцы бралі ўдзел ваеннаапалонныя немцы. Адзін з іх лагераў, паводле звестак нямецкага гісторыка Томаса Бона (гісторыка Мінска з Нямеччыны), у 1947–1949 гг. знаходзіўся ля прыгараднай вёскі Шэпічы (цяпер – раён Серабранкі). Лагер ваеннаапалонных быў пабудаваны на калгаснай зямлі, якая перайшла ў распараджэнне Міністэрства ўнутраных спраў.

Пасля ліквідацыі лагера пра тых землі забыліся: калгас лічыў іх гарадскімі, а горад – калгаснымі.

Скарыстаўшы гэта, навасёлы Мінска пачалі там несанкцыянавую забудову. Да пачатку 1957 г. у Ноўых Шэпічах стаяла каля 200 новых дамоў, у якіх жылі прыкладна 1500 чалавек. Цэлы прыгарадны пасёлак на працягу 10 гадоў (1949–1959) знаходзіўся па-за дзяржаўнай уладай. Яго жыхары-самасёлы никому не падпірадкоўваліся, не

плацілі падаткаў, а ваеннаабязыянныя мужчыны не реєстраваліся ў ваенкамаце.

Ноўыя Шэпічы былі ўнікальным асяродкам дробных гандляроў і дэзерціраў з калгасаў, якія вырашылі жыць па-за савецкай сістэмай, на мяжы законнасці. Многія з іх працавалі на суседнім велазаводзе, а некаторыя нават у міліцыі. Гэта яскравы прыклад няздольнасці тагачаснай дзяржавы нармалізуваць паслявенннае жыццё хация б і ў сталіцы.

Людзі імкнуліся самастойна вырашыць свае праблемы і зрабілі б тое нашмат хутчэй, каб ім не перашкаджали.



Захар Шыбека — гісторык, краязнаўца, доктар навук, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага Калегіума і сталы серабранавец (жыве на Ракасоўскага)

GDB.RF.RFL.ORG

ГАНДЛЬ

Дэмантаваныя ўсе кіёскі?



ЮРАСЬ НАВІЦКІ

29 снежня намеснік старшыні камітэта эканомікі Мінгарвыканкама, начальнік кіравання прадпрымальніцтва Аляксандр Каліноўскі паведаміў, што з транспартных прыпынкаў дэмантаваныя ўсе кіёскі.

Яны як форма дробнарознічнага гандлю на прыпынках “сябе зжылі”, лічыць А. Каліноўскі. “З велізарнай наменклатурай тавараў ў такай цеснаце, у спякоту, у холад, без захавання санітарных нормаў і правіл гандляваць увогуле нельга.

Гэта непавага ні да тых, хто тамака гандлюе, ні да тых, хто купляе”, – адзначыў службовец.

А вось і не!

Раней ліквідацыя шапікаў была неабходная ўладам дзеля паляпшэння эстэтычнага выгляду горада. Цяпер, калі яны замянілі “ніправільныя” шапікі Пшэнікаў на ідэалагічна вывераныя “Белсаюздруку”, чыноўнікаў адрасу перасталі цікавіць і эстэтычны выгляд горада, і цесната, і спякота, і санітарныя нормы. Таму трэба адзначыць, што

леташняя “праява клопату аб насельніцтве” апнулася чарговай фікцыяй. А жыхары Серабранкі зноў будуть чакаць шмат гадоў выканання абязанак у выглядзе пабудовы не бачаных дасюль “пакрокавых крамаў” і цягача за дробяззю з Якубава на супрацьлеглы канец раёна, каб пастаяць у чэргах “ГПА”.

Юрась Навіцкі



МАЛЮНАК ЮРАСЯ НАВІЦКАГА

Што стане з паркам?

У Лошицкім сядзібна-паркавым комплексе актывізavalіся будаўнічыя, зямельныя і іншыя працы.



ПРАБЛЕМА



Муляры ўзводзяць ужо другі будынак. У садзе рабочыя зразаюць зараснікі і кустоўе ды лішнія яблыні і вішні.



ЮРАСЬ НАВІЦКІ

ПОШТА

Карапі запаганеных пад'ездаў

Вяртаючыся з працы дамоў у Серабранку, штодзень назіраю карцінку, добра знаёму кожнаму жыхару рабочых кварталаў Мінска. На ганку нашага пад'езда звычайна сядзяць напару альбо стаяць на ходніках, вартуючи смеццевую скрыню, удвох мае суседзі.

Яны наўмысна размяшчаюцца так, каб іх мусілі абмінаць жыхары нашага дома ці выпадковыя мінкі. Я заву іх “карапі запаганеных пад'ездаў”. Размаўляючы уголос, ужываючы хіба толькі ненарматыўную лексіку, бо іншай, мусіць, не ведаюць.

Асцярожна абыходжу іх, бо яны яшчэ не прынялі сваёй звычайнай “дозы” танных спіртазмяшчальных напояў, і настрой у іх, у адпаведнасці з гэтым, далёка не міралюбны. (Неяк раней я зрабіў ім заўвагу, што іхняя лаянка чутная на другім баку Серабранкі. Гэта каштавала мне маланкі ў новай куртцы). Заходжу да сябе, памыўшыся, кіруюся на кухню, вячэраю. Чую пад вакном, як жаночы голас робіць заўвагу майм знаёмцам наконт бруднай лаянкі. “Вот ведь с.../варливая/ какая!” – смяюцца тыя ў адказ. Іх ужо паблела, пад пад'ездам стаіць чацвёра. Усе нападпітку: мае суседзі паспелі “збегаць” для новапрыбылых, бо сваіх грошай ім ніколі не хапае. Так і засыпаю пад дурныя рогат і галёканне. Зімой не лепей, бо, здаецца, “бар-пад'езд” гасцінна расчыняе свае дзвёры і ў святы і ў будні. Госці



Квота на вытворчасць гарэлкі і лікёра-гарэлачных вырабаў сёлета ізноў павялічыцца. Яшчэ на 7,3% у параўнанні з 2008 годам.

п'юць, паляць, нават калі-некалі спраўляюць натуральныя патрэбы!

Я прывёў адзін прыклад з заўважанага няўброенным вокам серабранаўскага негатыву, якога насамрэч шмат. Апроч запаганенага “каралямі” пад'езда на Малініна, гэта і грамадзянін, што спіць пад

лавай у собскай калюжыне на прыпынку грамадскага транспарту на праспекце Ракасоўскага, і “трамвайнае” хамства на Пляханава, і засмечаныя пустой “тарай” парк Грэкаўай ды набярэжныя Свіслачы ці Сляпянкі, і п’янны кураж на дзіцячай пляцоўцы ці каля пад'езда на Якубава, і ранішняя “цёплай” кампанія з пабіта-пашкрабанымі тварамі каля ўніверсама “Серабранка” ці на прыпынку Гараўца.

І ў сувязі з вышэйзгаданым у мяне ўзнікае некалькі пытанняў. Напрыклад, чаму бутэлька гарэлкі каштует танней за кіло кілбасы ніжэйшага гатунку ці нават часам рыбы альбо якой садавіны-гародніны? Куды глядзяць гэтак званыя “народныя дэпутаты”, міліцыяны? Пытанні збольшага рытарычныя...

Чаму танная гарэлка недарагая, паспрабуем адказаць праз развагі самі. Алкаголікам лягчэй кіраваць. Дабраўтам сям’і п’янісі мала апякуецца. Яму і недаплаціць можна, абы на выпіўку хапала ды крыху семак загрызіці. А калі перайшоў ужо на “чарлік”, то закусі і ўвогуле не трэба. Тым больш, што яна “градус крадзе”, па прызнанні саміх выпівояў. Карапацей, як пяе той нелюбімы ўладай гурт N.R.M.:

Мы жывем някепска, мы жывем няблага:

Кожны вечар брага, кожны ранак смага...

**Міхал Жук,
малюнак аўтара**

ФОТАФАКТ



ЮРАСЬ НАВІЦКИ

Карціна Нешчамялёва

На гэту дзіцячу пляцоўку па вул. Якубава выходзяць вокны трох жылых дамоў, сярэдняе школы і дзіцячага садка. І такія карціны назіраюць сёння серабранаўцы не толькі ў святочныя дні, але і будні.

ФАЛЕРЫСТЫКА


Значкі з выявай гэрба й сцяга Беларусі*

- 1. Значка. Першая палова 1990-х.
- 2. Значка чальца Свабоднага Прафзвязу Беларускага.
- 3. Знак да барэта вайскоўца. Першая палова 1990-х.
- 4. Цэшка да пілёткі ці барэта вайскоўца. 1993-1995.
- 5. Цэшка да фуражкі вайскоўца. 1993-1995.
- 6. Крыж “За самаадданую службу”. Першая палова 1990-х.
- 7. Знак кляснасці адмыслоўца. Першая палова 1990-х.
- 8. Значка. Выраблялася рожных памераў, выконвалася фарбаю альбо прафылістай эмалій чырвонага колеру. Першая палова 1990-х.
- 9. Значка. Гэрб Пагоня на галоўнае вежы Магілёва.
- 10. Кукарда да фуражкі вайскоўца. Першая палова 1990-х.
- 11. Шэўрон Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Першая палова 1990-х.
- 12. Шэўрон Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. Першая палова 1990-х.
- 13. Значка з выявай Анджея Тадэвуша Бонавентура Касцюшкі. Гравюра.
- 14. Значка. Першая палова 1990-х. Згуртаваныне беларускіх вайскоўцаў.
- 15. Значка. Першая палова 1990-х.
- 16. Значка чальца Таварыства Беларускай Мовы.
- 17. Значка.
- 18. Цэшка да пілёткі ці барэта.
- 19-21. Значка. Першая палова 1990-х.
- 22. Значка. Першая палова 2000-х.
- 23. Значка. Другая палова 2000-х.

Глядзі
апошнюю
старонку
газеты

З калекцыі Юрасія Навіцкага

ФАЛЕРЫСТЫКА



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11



12



13



14



15



16




17




18



19



20



21



22



23